

ВЕЛІЧЕНКА Уладзімір Міхеевіч (н. 27.4.1916, г. Віцебск), бел. хірург. Д-р мед. н., праф. (1965). Засл. дз. нав. Беларусі (1974). Скончыў Віцебскі мед. ін-т (1940), з 1955 працуе ў ім. Навук. працы па рэканструктыўных і арганаз берагальных аперацыях: пластика дефектаў тоўстай і прямай кішак, вагатамі пры лячэнні язвавай хваробы діабета і метадах лячэння хвароб падстравікавай залозы.

Тв.: Замещение дефектов толстой и прямой кишки илеотрансплантатом. Мн., 1967; Острый панкреатит в эксперименте и клинике. Мн., 1971; Обширные резекции кишечника. Мн., 1974 (разом з І.М. Сіларовым); Первая доврачебная помощь. М., 1990 (у са- аут.).

ВЕЛКАМ (Welkom), горад у цэнтр. ч. ПАР, у правінцыі Аранжавая Рэспубліка. Калія 200 тыс. ж. (1990). Чыг. станцыя, вузел аўтадарог. Аэропорт. Цэнтр золата- і ураназдабыўнога раёна, з асваеннем якога пасля 2-й сусв. вайны звязана ўзнікненне горада. Хім. прам-сць. Тэхнал. ін-т і каледж.

ВЕЛЛЕ, возера ў Беларусі, у Полацкім р-не Віцебскай вобл., у бас. р. Зах. Дзвіна, за 16 км на Пн3 ад г. Полацк. Пл. 0,9 км², даўж. 1,7 км, найб. шыр. 750 м, найб. глыб. 6,5 м, даўж. берагавой лініі 5,25 км. Пл. вадазбору 3,75 км². Схілы катлавіны пад лесам, месцамі разараныя. Берагі нізкія, пясчаныя, параслі хмызняком, на У і Пд за-балочаныя.

ВЕЛЛЕ, возера ў Беларусі, у Расонскім р-не Віцебскай вобл., у бас. р. Вельница (вышыняе з возера), за 7 км на З ад г.п. Расоны. Пл. 0,55 км², даўж. 0,93 км, найб. шыр. 840 м, найб. глыб. 4,6 м, даўж. берагавой лініі 2,8 км. Пл. вадазбору 1,7 км².

Схілы катлавіны нізкія, на Пд выш. да 3 м, разараныя, месцамі пад лесам. Берагі на Пн і У нізкія, пясчаныя, на Пд і З затарфаваныя, парослы хмызняком.

ВЕЛУРУ, горад у Індый, у штаце Тамілнад, на р. Палар. Калія 300 тыс. ж. (1990). Гандлёва-трансп. цэнтр с.-г. раёна (збожжа). Перапрацоўка с.-г. пра-дукцыі. Папяровая ф-ка.

ВЕЛУТА, вадасховішча ў Беларусі, у Лунінецкім р-не Брэсцкай вобл. За 26 км на Пн ад г. Лунінец, за 3 км на Пн3 ад в. Велута. Створана ў 1976. Пл. 7,6 км², даўж. 3,4 км, шыр. 2,8 км, сярэдняя глыб. 3,4 м. Аб'ём вады 31 млн. м³. Берагі спадзістыя, пясчаныя, параслі хмызняком. Наліўное, напаўнене-ца са Стрыжэўскага канала і р. Цна пры дапамозе помпавай станцыі. Выка-рыстоўваецца для арашэння і рыбага-доўлі.

ВЕЛЬБАРСКАЯ КУЛЬТУРА, археа-лагічна культура плямён, якія з сярэ-

дзіны 1 ст. населялі тэр. паўн.-ўсход. Польшчы. Назва ад могільніка калія мяст. Мальбарк-Вельбарк у Ніжнім Па-віслені. Мае 2 стадыі развіція: вель-барска-любавіцкую (1—2 ст.) і вель-барска-цяцільскую (2—4 ст.), у час якой началося прасоўванне плямён В.к. на Пд. таму ў 2 ст. яны займалі тэр ал-праваярэжжа Зах. Буга да р. Гарынь. Насельніцтва жыло на адкрытых селішчах па берагах рэк, у 2-камерных жытлах глінабітна-каркасной канструк-цыі. Выраблялі ляпніны прысадзістыя шыракогорлы гаршкі, арнаментаваныя рэльефнымі геам. ўзорамі, нешматлікую ганчарную кераміку. Пахавальная абрады — трупапалажэнне і трупаспаленне на бескурганных могільніках; пахаваль-ны інвентар найчасцей складаўся з глинянага гаршка, бронзавай фібулы і касцянога грэбеня. На фарміраванне В.к., на думку многіх даследчыкаў, паўпрыялі ўсход-герм. плямёны гораў і гепідаў. На тэр. Беларусі вядомыя толькі могільнікі В.к. з абрарам трупаспален-ня: *Брэсцкі бескурганны могільнік*, Дру-жба (Брэсцкі р-н), Вялічкавічы (Камя-нецкі р-н) і інш.

В. С. Вяргей.

ВЕЛЬБОТ (ад англ. whale-boat кітабой-ная шлюпка), быстраходная 4—8-вё-славая мараходная шлюпка з вострыміносам і кармой. Весляры размяшчаю-ца па аднаму на банцы (сядзенні), кожны вясле адным двухполасцевым вя-слом. В. бываюць раз'язныя і выратавальныя. Як кітабойныя В. зараз не вы-карystоўваюцца.

ВЕЛЬВЕТ (ад англ. velvet аксаміт), вельвецін, шчыльная баваўняная ці сінт. тканіна, якая мае на добрым баку падвойная ручыкі з уточнага ворсу. В.-корд мае шырокія, В.-ручыкі — вузкія ручыкі. З В. шыкоўкі курткі, кас-цюмы і інш.

ВЕЛЬВЕТОН, гладкаафарбованая шчыльная тканіна з кароткім густым нача-саным ворсам на добрым баку. Выка-рыстоўваюць у асноўным для пашыву спарт. касцюмай.

ВЕЛЬГАУЗЕН (Wellhausen) Юліус (17.5.1844, г. Гамельн, Германія — 7.1.1918), нямецкі ўсходазнавец. Праф. тэалогіі ў Грайфсвальдзе (1872—82), усходазнавства ў Гале (1882—85), Марбургу (1885—92) і Гётингене (з 1892). Да-следчык старож. гісторыі іудаізму, ран-ніяга перыяду гісторыі ісламу, ранне-хрысц. літ. помнікаў. Гал. працы: «Увядзінні ў Стары Запавет» і «Гісторыя Ізраіля» (абедзве 1878), «Гісторыя Ізраіля і Іудзей» (1894). Паводле В. гал. ча-стка т.зв. Майсеевага закону (ён называў яго Жэрцкім кодэксам) напісана не ле-гендарным Майсеем у 15—13 ст. да н.э., як сцвярджае іудэйска-хрысц. традыція, а групай жрацоў у 6 ці 5 ст. да н.э.

ВЕЛЬТМАН Аляксандр Фаміч (20.7.1800, С.-Пецярбург — 23.1.1870), рускі пісьменнік. Чл.-кар. Пецярбург-скай АН (1854). Скончыў Маскоўскую

вучылішча калонаважатых (1817). У 1818—31 на ваен. службе ў Бесарабіі. У 1852—70 дырэктар Аружэйнай палаты. Аўтар рамант. паэм «Уцякач» і «Му-рамская лясі» (абедзве 1831), рамана-падарожжа «Вандроўнік» (ч. 1—3, 1831—32), гіст. раманаў «Кашчэй Бессмяротны» (1833), «Лунацік» (1834), «Святаславіч, варожы гадаванец» (1835) і інш., кн. «Аповесці» (1843), даследо-ваннія «Нарыс старожытнай гісторыі Бесарабіі» (1828), «Варагі» (1834), «Пер-шыбытнае вераванне і будызм» (1864) і інш. У рамане «Саламея» (1846) з эпа-пеі «Прыгоды, пачэрпнутыя з мора жыццяў» (кн. 1—4, 1846—63) адлюстроўваў працэс нараджэння фанта-смагорый у скажоным сац. адносінамі свеце. У творах В. спалучаюцца фанта-стыка і рэальнасць, авантурнія і бытавыя элементы; выкарыстоўваеца гра-тэсک, стылізаваная мова.

Тв.: Поветы и рассказы. М., 1979; Ро-маны. М., 1985; Сердце и думка. М., 1986.

ВЕЛЬЦАВАННЕ (ад ням. wälzen ка-чаць, перакочваць), перапрацоўка полі-метал. адходаў металургічнай вытв-сці (шлакаў свінцовых, меднай і алавянай вытв-сці, цвёрдых рэшткаў цынкавай вытв-сці) з мэтай дадатковага атрымання металаў. Прадукты В. — узгоны свінцу, цынку, волава і інш. металаў, а таксама клінкер, які мае звычайна медзь.

У працэсе В. адходы змешваюцца са здро-бненным палівам (коксам, антрацытам і інш.) і награюцца ў гарыз. вярчальных печах да т-ры 1100—1300 °C. Літуція металы (перш за ўсё цынк) пад уздзеяннем т-ры аднаўляюцца з вокіслу, выпараюцца і зноў акісяюцца кіслародам паветра і вуглякісмі газам. Вокіслъ упоўніваюцца ў фільтрах, пасля чаго з іх выплучаюць металы. Медзь, жалеза і інш. нелятучыя металы, якія застаюцца ў цвёрдым стане, выплаўляюцца (на плавільных з-дах).

ВЕЛЬШТЕР'ЕР, парода паляўнічых но-рных сабак. Выведзена ў 19 ст. ў Вялікабрытаніі (Уэльс) для палявання на лісоў і трусоў. На Беларусі іх не-вялікая колькасць. Выкарыстоўваюць пры здабыче баброў, выдраў, норак, янотападобных сабак, а таксама пры паляванні на ласія, дзіка.